

№6 (7)
чэрвень
2008

БЕЛАРУСЫ Ў СВЕЦЕ



ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

У НУМАРЫ:

БЕЛАРУСКИ ПЕЦЯРБУРГ

...Паводле слоў Нікалаева, літаралына ў кожнай галіне навукі, культуры, мастацтва ёсць вядомыя на ўвесь свет пецирбуржцы, непасрэдна звязаныя з Беларуссю. У музыцы — гэта Глінка, смаленскі беларус, у медыцыне — прафесар Прусак, віцябчанін (многія чулі пра "кішэню Прусака" ў вушах).

Працяг на стар. 4

"ЭМЕНДА ПАКАЛЕННЯ"

...“Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” працуе з 1990 г., па беларускіх мерках, гэта ўжо дастаткова старая грамадская арганізацыя, але друкарскімі праектамі сур'ёзна мы пачалі займацца толькі з 2000 г. Наша выдавецкая дзейнасць адпавядае асноўным мэтам Згуртавання, якімі з'яўляюцца спрыянне нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў, супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце”.

Працяг на стар. 5

СПОЎНІЛАСЯ 90 ГАДОЎ НАЙСТАРЭЙШАМУ БЕЛАРУСКАМУ СВЯТАРУ Ў ЗАМЕЖЖЫ

28 траўня споўнілася 90 гадоў найстарэйшаму беларускаму святару ў замежжы айцу Кастантіну Маскаліку. Пакручастыя лёсы ваеннага пакалення кідалі айца Кастантуса па шырокім свеце, але не здолелі пахіснуць ягонай глыбінай беларускасці.

Працяг на стар. 7

ПРЕЗЕНТАЦЫЯ КНІГІ "НЕ ХІЛІУ ГАЛАВУ ПЕРАД СЛІДА"

Працяг на стар. 6

ВІНШАВАННІ СЯБРАМ ВЯЛІКАЙ РАДЫ

Працяг на стар. 8

Адкрыты музей Барыса Кіта

4 чэрвеня ў Наваградку быў урачыста адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага навукоўца. Музей Б. Кіта размешчаны ў будынку былога беларускай гімназіі, а зараз сярэдняй школы № 1, дзе калісьці ён навучаўся і працаваў.

Сам Барыс Кіт вось што кажа з нагоды адкрыцця музея: “Пачуццё цудоўнае, радасць, што вось яшчэ адно культурнае дасягненне ў Беларусі, бо такія музеі з'яўляюцца асветніцкімі месцамі, дзе народ вучыць сваю гісторыю. Навагрудская беларуская гімназія — гэта месца, дзе я быў вучнем, дзе я быў настаўнікам, дзе я быў дырэктарам і дзе я быў акруговым школьным інспектарам... У гэтым будынку адбываліся цудоўныя культурнагістарычныя падзеі Беларусі. Я планую дажыць да 100-годдзя свайго і тады авалязкова прыеду на сваю радзіму, каб паглядзець на музей”.

Падчас адкрыцця музея адна з арганізатораў урачыстасці пісьменніца Лідзія Савік сказала: “Барыс Кіт — гэта жывая гісторыя, ён равеснік стагоддзя. І перакрочыў ужо ў ХХІ стагоддзе. Беларусь павінна ведаць сваіх славутых людзей, сваіх герояў, такія людзі садзейнічаюць і патрыятызму, і любові да радзімы, да сваёй мовы, культуры. Ды імкненне да сусветных дасягненняў на ягоным прыкладзе можна моладзі прыціцца”. Сама Л. Савік ужо доўгі час асабіста ведае Б.Кіта, менавіта пра яго яна напісала кнігу “Космас беларуса”.

Акрамя пісьменнікаў, мастакоў, грамадскіх дзеячаў ва ўрачыстых мерапрыемствах бралі ўдзел і супрацоўнікі райвыканкамам. Кіраўнік ідэалагічнай управы Навагрудскага выканкама Іван Грын'я называў адкрыццё музея падзеяй вялікага патрыятычнага гучання: “І мясцовым органамі ўлады, і калектывамі, грамадскасцю раёна аддаецца вельмі вялікая ўвага

супрацоўніцтву з нашымі землякамі”. І спадар Грын'я, і іншыя, асабіста знаёмыя з Б. Кітом, выступоўцы шмат становічага казалі пра яго як пра беларускага асветніка, змагара за беларускую мову і адначасова грамадзяніна сусвету, удзельніка касмічных праграм.

Старшыня “Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”, мастак Аляксей Марачкін распавёў інфармацыйнаму цэнтру пра ўрачыстасці ў Навагрудку: “Гэта толькі пачатак мемарыялізацыі мясцінаў, звязаных з дзейнасцю Барыса Кіта. У мяне адчуванне, што якраз адкрыццё гэтага музея ёсць пачаткам святкавання 1000-годдзя летапіснай сталіцы ВКЛ. Навагрудская мясціна звязана з вядомымі постацямі беларускай гісторыі, і для мяне, у першую чаргу, гэта Язэп Драздовіч, які ў гэтай гімназіі працаваў, выкладаў астрономію. Я мяркую, што бачанне Драздовіча і яго палотны зрабілі на Барыса Кіта вялікае ўражанне. Хаця матэрыялаў не так багата, але такі музей ёсць, і гэта вельмі добры пачатак. Імя Кіта — адно з тых імёнаў, вакол якіх будзе гуртавацца беларускасць. На жаль, ні з БТ, ні з іншых беларускіх тэлеканалаў не было нікога — відаць, для іх не значная гэта падзея”. Таксама мастак прапанаваў, каб першы спадарожнік, які накіруе незалежная Беларусь у космас, насіў імя слыннага беларуса Барыса Кіта.

Пісьменніца Вольга Іпатава, што як і Л. Савік, прыклала шмат намаганняў дзеля адкрыцця музея, выказала спадзей, што з цягам часу школа № 1 Навагрудка, зноў будзе беларускамоўнай, бо менавіта такой яна будавалася Барысам Кітом і жыхарамі горада і навакольных вёсак.

Па словах прадстаўнікоў райвыканкамам, музей будзе мець статус філіяла Навагрудскага гісторыка-

Працяг на стар. 8

АНТВЕРПАН (БЕЛЬГІЯ)

Адзінай ў шэнгенскай Еўропе Беларуская Царква адзначыла сваю пятую гадавіну. У 2002 г. у адказ на рэальную патрэбу і просьбу вернікаў была заснаваная супольнасць у гонар Св. Пакутніка Язафата Полацкага, якая і стала падмуркам будучай парафіі. 1 чэрвеня 2003 г. пры ўдзеле вялікай колькасці беларусаў замежжа была адпраўлена першая боская літургія. Пад скляпеннем прыгожага храма Св. Сэрца Ісуса Хрыста, які стаўся сапраўдным прытулкам для тых, хто верыць у Бога і шануе сваю Айчыну, загучала хвала Богу на роднай беларускай мове. Пяцігодзе парафіі прыйшлося якраз на фест Св. Сэрца Хрыста, таму ўрачыстасць згуртавала вакол сябе не толькі беларусаў, але і фланандцаў, і вернікаў англо-афрыканскай супольнасці.

Паводле БЭЗ-Інфо

Бібліятэка пры беларускай грэка-каталикай парафіі ў горадзе Антверпане існуе ўжо на працягу некалькіх год. Галоўную частку кніг складаюць творы беларускіх пісьменнікаў, ахвяраваныя прадстаўнікамі пасляваеннай беларускай эміграцыі.

“Бібліятэка ўвесь час папаўняецца. І што вельмі цікава, часта нам дораць, так бы мовіць, “рарытэтныя выданні”, даваенныя выданні беларускіх пісьменнікаў альбо выданні, што з’явіліся ў асяродку эміграцыі”, — распавядзе адказны за бібліятэку сябра Беларуска-Еўрапейскага Задзінчання Павал Хівук. — Вось, зусім нядаўна спадаром Арэшкам, бытым сябрам рады БНР быў зроблены падарунак — каля 100 кніг. Асабіста я вельмі ўзрадаваўся, адшукаўшы там вершы Максіма Багдановіча і Адама Міцкевіча, а таксама факсімільнае выданне “Дудкі беларускай” Францішка Багушэвіча, надрукаванай лацінкаю! Кнігі ў бібліятэку перадаюць не толькі беларусы Бельгіі, не так даўно поўную валізку прывезлі з Лондана”.

Сучасная літаратура хоць і нерэгулярна, але ўсё ж таксама патрапляе на паліцы бібліятэкі. Да канца бягучага года сябры БЭЗу маюць намер стварыць электронны каталог кніг, даступных чытачам. Каталог плануеца размясціць на сایце арганізацыі.

Паводле БЭЗ-Інфо

ВАШЫНГТОН (ЗША)

12 чэрвеня прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя гадавіне адкрыцця Мемарыялу ахвярам камунізму. У цырымоніі ўдзельнічалі прадстаўнікі амбасад шматлікіх бытых камуністычных краін: Албаніі, Босніі і Герцагавіны, Балгарыі, Чэшскай Рэспублікі, Эстоніі, Грузіі, Венгрыі, Літвы, Македоніі, Манголіі, Філіпін, Польшчы, Румыніі, Славакіі, Славеніі, Украіны. Да ўдзелу ў мерапрыемстве таксама былі запрошаны асацыяцыі ў Амерыцы, у тым ліку Беларуска-амерыканская асацыяцыя. На цырымоніі прысутнічала заснавальнік фонду “Мы памятаем” Ірына Красоўская. Фонд памяці ахвярам камунізму штогод 12 чэрвеня ўзгадвае 100 мільёнаў ахвяр камуністычнай тыраніі і тых, хто супрацтваяў ёй.

Паводле “Мы памятаем”

НЬЮ-ЁРК (ЗША)

Беларускі маладзёвы рух Амерыкі прыняў зварот да беларусаў замежжа і сяброў Беларусі ў свеце. У звароце асуђаеца сябры заснаваныя беларускай улады ў дачыненні да выключэння са школы апазыцыйнага актыўіста Івана Шылы і сышода са сваіх пасад нязгодных з такім расшэннем настаўнікаў. 29 чэрвеня плануе адбыцца дэманстрацыя ў падтрымку Івана Шылы каля будынку ААН у Нью-Ёрку.

Паводле Беларускага маладзёвага руху Амерыкі

Справа здачна-выбарчы сход Нью-Ёрскага аддзела БАЗА адбыўся 11 траўня ў Фундацыі імя Крэчэўскага ў Кўнсе. Былі заслушаны справа здачны старшыні аддзела сп. Віталя Зайкі, сакратара Валянціна Якімовіча і скарбніка Сяргей Пятровіч. З інфармацыяй пра фінансы аддзела выступіў старшыня рэвізійнай камісіі сп. Валеры Дворнік. Пасля альтэрнатыўнага таемнага галасавання старшынёй аддзела быў абраны В. Зайка, які пасля перамогі атрымаў мажлівасць сфармаваць новую ўправу аддзела.

Паводле газеты “Беларус” (чэрвень, 2008)

15 чэрвеня прайшоў мітынг каля штаб-кватэры ААН, арганізатарамі якога з’яўляліся Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы і Беларуска-Амерыканскія

задзіночанне. Акцыя прайшла ў падтрымку свабоды веравызнання ў Беларусі і ў падтрымку змагання моладзі за незалежную і дэмакратычную Беларусь. Напачатку мітынга да прысутнай моладзі звярнуўся старэйшы беларускі эмігрант ЗША 93-гадовы Антон Шукелойць, які сказаў, што нягледзячы на свае гады ён заўсёды будзе стаяць поруч з моладдзю ў яе змаганні за Беларусь. На мітынгу таксама выступілі арцыбіскуп Беларускай аўтакефальнай незалежнай праваслаўнай царквы Юры Рыжы, старшыня ЗБМА Мікола Цімашэнка. Сябры БАЗА і ЗБМА выказалі сваю салідарнасць актыўісту Маладога Фронта Івану Шылу і ўсім маладым людзям, якія змагаюцца за Беларусь.

Паводле БАЗА

Свята Троіцы адзначылі 15 чэрвеня ў кафедральным саборы Св. Кірылы Тураўскага. Свята пачалося са святочнай літургіі, а пасля набажэнства сяstryнства ладзіла святочны абед, падчас якога было ўшанавана і свецкае свята — Дзень Бацькі. Присутнія здолелі прыняць удзел у латарэі, усе сродкі ад якой пайшлі на ремонт сабору.

Паводле БАПЦ

“Плошча” Хашчавацкага на кінафестывалі ў ЗША. На міжнародным кінафестывалі Silverdocs, які з 16 да 23 чэрвеня праходзіў у Вашынгтоне, Беларусь прадставіла дакументальная стужка Юрия Хашчавацкага “Плошча”. Амерыканская публіка змагла пабачыць “Плошчу” 18 чэрвеня. На прэм’еру стужкі ў ЗША прыляпець і сам рэжысёр. Фестываль Silverdocs ладзіцца шосты год. Летась у ім прыняло ўдзел каля 100 фільмаў з 43 краін свету, сёлета ў конкурсі брала ўдзел 122 карціны. Штогод на фест з розных куткоў свету з’яжджаеца каля 1000 рэжысёраў, а кінасеансы наведвае больш за 20 тыс. чалавек. А 15 чэрвеня ў царкве Св. Кірылы Тураўскага ў Нью-Ёрку адбыўся паказ стужкі “Дзень Волі” Ю. Хашчавацкага для беларускай дыяспары ў Амерыцы.

Паводле “Польскага радыё для замежжа”

РЫГА (ЛАТВІЯ)

Свята беларускай песні адбылося ў латвійскай сталіцы. Рыга стала першым горадам у Прыбалтыцы, які прымаў удзель-

нікаў акцыі “Мы з Беларусі”. У сталіцу Латвіі прыехалі вядучыя творчыя калектывы і выканаўцы суседній краіны. У іх ліку – Дзяржаўны аансамбль “Песняры”, народныя артысты Беларусі Ядзвіга Паплаўская і Аляксандар Ціхановіч, пераможца міжнароднага конкурсу “Славянскі базар” Пётр Ялфімаў і заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Іна Афанасьевіч. Уздельнікамі акцыі сталі таксама пераможца дзіцячага “Еўрабачання” Ксенія Сітнік і срэбрнны прызёр гэтага конкурсу Андрэй Кунец. Напрыканцы праграмы было выступленне заслужанага калектыву Беларусі аансамблю “Сябры”. Адкрылі свята песні Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь у Латвіі Аляксандар Герасіменка і намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Віктара Градзюшка.

Ансамбль беларускай песні “Паўлінка” з Ліепаі назваў гэты канцэрт для сябе унікальнай рэпетыцыяй. І, вядома, цудоўным падарункам для суполкі “Мара” з нагоды яе 9 дня нараджэння ад амбасады Беларусі ў Латвіі.

Паводле “Латвійскага таварыства беларускай культуры “Світанак”

ВІЛЬНЯ (ЛІТВА)

Канферэнцыя “193-1: Бягуче становішча і шляхі пераадolenня наступстваў” адбылася 29–30 траўня ў Доме правоў чалавека. Нумар у назве пазначае артыкул Крымінальнага кодэксу, які пагражае пераследам за дзеянасць незарэгістраванай арганізацыі. Сустрэча, арганізаваная Асамблéяй няўрадавых дэмакратычных арганізацыяў Беларусі, прысвячалася праблеме крымінальнай адказнасці за дзеянасць незарэгістраваных грамадскіх аб'яднанняў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі праваабарончых і іншых няўрадавых арганізацыяў Беларусі і замежжа, юрысты.

Паводле “Еўрапейскага радыё для Беларусі”

Вечарына памяці Таварыства беларускай культуры. Напрыканцы траўня адбaloся мерапрыемства, прысвечанае памяці Леаніда Караваля, якому ў гэтым годзе споўnілася 85. Л. Кароль – вучань Віленскай беларускай гімназіі, актыўны беларускі дзеяч беларускай грамады Літвы канца 80-х гадоў XX ст. Ён быў добрым дарадчыкам старшыні, галоўным карэктарам і аўтарам

старонкі “Беларус Віленшчыны”, сябрам рэдкалегіі газеты “Рунь”, салістам хору “Сябрына”; з’яўляўся адным з адраджэнцаў беларускага жыцця ў Літве, пасля амаль 50-гадовага маўчання. Напрыканцы сустрэча была паказана стужка, на якой Л. Кароль паказваў могілкі на Ліпоўцы вучняў і настаўнікаў Віленскай беларускай гімназіі.

Таксама ў траўні споўnілася 40 год гісторыка-краязнаўчаму музею ў Дзятлаве. Яго заснаваў Міхась Петрыкевіч, які доўгі час працаваў там дырэктарам, праводзіў экспкурсіі, а апошняя гады жыцця правёў у Вільні ў дачкі Святланы Петрыкевіч-Красоцкай. У Вільні Міхась далучыўся да актыўнай дзеянасці па адраджэнні беларускай культуры, у гэтым горадзе ён знайшоў апошні прытулак.

Паводле Леакадзii Мілаш

Вандроўка актыўістаў ТБК на Гродзеншчыну. У гэтым годзе маршрутам для сябраў ТБК сталі Гродна–Лунна–Гудзевічы–Жыровічы–Сынкавічы–Ваўкавыск–Слонім–Дзятлава–Ліда. Амаль у кожным горадзе адбываліся сустрэчы з рознымі грамадскімі, культурнымі дзеячамі Бацькаўшчыны. Так у Гродна адбылася сустрэча з гісторыкам і краязнаўцам Уладзімірам Хільмановічам, паэткай Данутай Бічэль–Загнетавай. У Лунна – сустрэча з мясцовым краязнаўцам Леанідам Карповічам, які правёў вандроўнікаў па літаратурных сцежках Мастоўшчыны. У Гудзевічах заснавальнік музея Але́сь Мікалае́віч правёў экспурсію. У Жыровічах сустрэліся з інакамі Мікалаем (Алегам) Бембелям – Зынічом, пазнаёміліся з літаратурай, што выдаецца Свята-Успенскім Жыровіцкім манастыром. Падарожжа адбылося дзякуючы старшыні ТБК Хведару Нюньку і яго намесніку Валерью Місюку.

Паводле Леакадзii Мілаш

ТБК наведала радзіму Францішка Багушэвіча – Свіраны. Паездка адбылася 12 чэрвеня, па ініцыятыве Юрасія Гіля. Сябры арганізацыі перадалі ў савічансскую бібліятэку, якая носіць імя паэта, 200 кніг беларускіх пісьменнікаў, упарадковалі тэрыторыю каля дома, дзе знаходзіцца мемарыяльная дошка Фр. Багушэвіча.

Паводле Леакадзii Мілаш

Беларусы з Літвы дамагліся

аднаўлення памежнага пераходу: аднавілася праца КПП паміж Варэнскім раёнам Літвы і Гродзенскай вобласцю. Для пэўнае часткі беларусаў Літвы паездка на Бацькаўшчыну была немалой проблемай. Літаральна некалькі кіламетраў, якія аддзялялі суседнія вёскі, даводзіліся мінаць праз КПП суседняга раёна за 100 км. КПП будзе працаваць 3 дні на тыдзень, з 10.00 да 17.00.

Паводле “Нашай Нівы”

21–22 мая ў Вільні адбыўся міжнародны навуковы семінар “Вільня як месца памяці многіх нацый”. Семінар быў арганізаваны як сумесны праект Інстытута гісторычных даследаванняў Беларусі пры ЕГУ (А. Смалянчук) і Інстытута гісторыі Літвы (А. Нікжэнтайціс). Уздельнікі семінара аналізавалі працэс “нацыянальной прыватызацыі” Вільні народамі рэгіёну ў ХХ ст. Навукоўцы дыскутувалі па проблемах, якія на працягу ўсяго мінулага стагоддзя стваралі “кропкі напружання” ў Цэнтралына–Усходній Еўропе. У цэнтры абмеркавання аказаліся нацыянальныя сімвалы горада і “знакі культуры” літоўцаў, беларусаў, палякаў, расейцаў, габрэяў ды інш., праз якія і адбывалася “прысваенне” Вільні народамі рэгіёну. “Беларускі бок” на семінары прадстаўлялі Але́сь Смалянчук (“Беларускія нацыянальныя сімвалы Вільні”), Захар Шыбека і Сяргей Харэўскі (“Вільня ў гісторыі беларускай культуры”). Літоўская гісторыяграфія была прадстаўлена віленскім даследчыкам Альвідасам Нікжэнтайцісам (“Нацыянальны сімвал горада”), Дангірасам Мацулісам і Рымантасам Мікнысам (“Літоўскія нацыянальныя сімвалы”), Юргітаем Вербіцкене (“Габрэйская Вільня”) і Альфрэдасам Бумбляўскасам (“Як падзяліць Вільню”). Актыўны ўдзел у працы семінара прынялі гісторыкі з Нямеччыны – Петэр Гаслінгер з Марбурга (“Паняцце шматкультурнасці горада”) і Алена Тэмпер з Ляйпцига (“Вільня ў працах нямецкіх гуманітарыяў 1991–2008 гг.”), а таксама Давід Фішман з Нью-Ёрка (“Габрэйскія нацыянальныя сімвалы Вільні”) і Міхаіл Даўбалаў з Пецярбурга (“Вільня ў імперскай і расейскай самасвядомасці канца XIX – пачатку XX стст.”).

Паводле “Нашай Нівы”

Беларускі Пецярбург

Вытрымкі з аднайменнага артыкула, надрукаванага ў газете “Звязда”.

...Падчас прэс-тура беларускіх і саюзных СМИ ў горад на Няве мы літаральна на кожным мерапрыемстве сустракалі сваіх землякоў. Беларусы былі і сярод кіраўніцтва ААТ “Звязда”, якое вырабляе рухавікі для падлодак і плённа супрацоўнічае з Беларускай чыгункай, і сярод кіраўнікоў падраздзяленняў найбуйнейшага навукова-вытворчага аб'яднання Расіі ААТ “Авангард”, і сярод супрацоўнікаў адміністрацыі Ленінградскай вобласці. Нават яе губернатар — Валерый Сердзюкоў — родам з Гомельшчыны. І, што асабліва прыемна, усе піцерскія беларусы з вялікай любоўю адгукаліся аб нашай агульнай, цяпер далёкай ім Радзіме.

“У гэтым німа нічога дзіўнага, — пракаментаваў сітуацыю член Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Санкт-Пецярбургу, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык аддзела рэдкіх кніг Расійскай нацыянальнай бібліятэкі Мікалай Нікалаеў. — У 5,5 мільённым горадзе сёння жыве 100 тысяч беларусаў”.

Паводле слоў Нікалаева, літаральна ў кожнай галіне навукі, культуры, мастацтва ёсьць вядомыя на ўвесь свет пецярбуржцы, непасрэдна звязаныя з Беларуссю. У музыцы — гэта Глінка, смаленскі беларус, у медыцыне — прафесар Прусак, віцябчанін (многія чулі пра “кішэню Прусака” ў вушах). Нават сумна вядомы тэрарыст Грыневіцкі, які здзейсніў удалы замах на жыццё расійскага цара Аляксандра II, быў беларусам па паходжанні. Цікава, што ў гэтай гісторыі з'яўляецца яшчэ адзін беларус. Пасля смяротнага ранення імператар жыў недзе каля чатырох гадзін. Каб яго выратаваць, выклікаюць найлепшага траўматолага того часу — генерал-маёра Багданоўскага, ураджэнца Магілёўскай губерні, хірурга, які толькі што вярнуўся з руска-турэцкай вайны. З ім не маглі канкурыраваць нават царскія лекары-немцы.

Калі працягнуць гутарку пра ваяенную галіну, нельга не ўзгадаць, што адзін з міністраў абароны Расійскай імперыі быў беларусам. Сярод 320 партрэтаў знакамітай галерэі герояў вайны 1812 года 8 належалаць беларусам у чынах ад генерал-лейтэнанта да генерал-

палкоўніка. Першы начальнік акадэміі генеральнага штаба Расійскай імперыі — беларус са Слуцкага павета. Увогуле, у любым ваенном вучылішчы ў той перыяд прысутнічаюць як курсанты-беларусы, так і выкладчыкі. Асабліва беларусы “акупавалі” ваенна-медыцынскую акадэмію. Першым начальнікам яе стаў прафесар з Вільні, і потым адна з кафедраў — фармакалогіі — аж у трох пакаленнях передавалася ўраджэнцам Беларусі.

Далей — мастацтва, Марыінскі тэатр. Славуты выкананіца Фёдар Стравінскі, бас, дарэчы, бацька знакамітага кампазітара Стравінскага. Ды і кампазітар Дзмітры Шастаковіч — беларус, пецярбуржац у другім пакаленні. Тры сённяшнія прымы Марыінкі, сярод якіх знакамітая Ірына Гардзей, — таксама беларускі.

У галіне інжынерыі таксама многа выхадцаў з Беларусі. Так, усе добра ведаюць, што самы велічны храм Санкт-Пецярбурга — Ісаакіеўскі сабор — пабудаваў Агюст Манферан. Але і тут ёсьць чым ганацыца беларусам: сістэму ацяплення і вентыляцыі храма зрабіў інжынер Лукашэвіч, віцябчанін, а мазаікі сабора — Сцяпановіч з Маладзечна, за што атрымаў званне акадэміка архітэктуры.

Шмат знакамітых, уплывовых святарадоў у Пецярбургу як сярод праваслаўных, так і сярод каталікоў, былі выхадцамі з Беларусі. Так, перад адным з іх, Іванам Грыгоровічам, святарам Анічкавага палаца — сямейнага палаца царскай сям'і, на каленях стаяў сам імператар. Вядома, падчас царкоўнай службы. Таксама Грыгоровіч вядомы як гісторык, археограф, які склаў “Беларускі архіў старажытных грамат”, стварыў чатыры тамы “Актаў гісторыі заходняй Русі” на беларускай мове, tym самым заклаўшы слоўнік беларускай мовы. І такіх прыкладаў можна прыводзіць вельмі шмат.

А ўзяць піцерскае вымаўленне, якое істотна адрозніваецца ад рускага “говорка”: усё гэта аканне, цеканне, дзеканне — вядома ж, ад беларусаў!..

...Увогуле, калі ў розныя часы культурнымі сталіцамі Беларусі былі Полацк, Навагрудак, Вільня, Варшава, Гародня, то пасля распаду Рэчы Паспалітай такім цэнтрам становіцца Санкт-Пецярбург. У

сталіцу імперыі з беларускіх земляў выязджаюць самыя здольныя людзі, а потым беларуская інтэлігенцыя тут стварае ўсялякія свае “інтэлігенцкія штучкі” накшталт першага беларускага выдавецтва “Загляне сонца і ў наша аконца”.

Дарэчы, да 300-гадовага юбілею паўночнай сталіцы нацыянальныя дыяспары выдалі шэраг кніг: “Французы ў Пецярбургу”, “Татары ў Пецярбургу”, “Немцы ў Пецярбургу” і г.д. М. Нікалаеў таксама падрыхтаваў выданне, натуральна, аб беларусах. Кніга складаецца з дзвюх частак, першая з якіх распавядае аб гістарычных фігурах, а другая прысвечана нашым сучаснікам (усяго — больш за 700 асобаў).

Сярод тых беларусаў, што сёння жывуць у Санкт-Пецярбургу, многа людзей высокаадукаваных, паспяховых. [...] Сярод наших сучаснікаў — піцерскіх беларусаў — можна адзначыць першага віцэ-губернатора Санкт-Пецярбурга Віктара Лабко (са Снова), губернатора вобласці Валерыя Сердзюкова, вельмі шмат чыноўнікаў муніципальнага ўзроўню...

Сёння ў Санкт-Пецярбургу зарэгістравана пяць розных беларускіх арганізацый. Беларуское грамадска-культурнае таварыства ў Санкт-Пецярбургу з'явілася першым у постсавецкі час беларускім культурным згуртаваннем — яно існуе ўжо 19 гадоў. Узначальвае яго выдатны вучоны-энцыклапедыст, гісторык, музеянаўца, культуролаг, урач, доктар культуралогіі, кандыдат медыцынскіх навук, прафесар Валянцін Грыцкевіч. На пасяджэннях суполкі рэгулярна адываюцца лекцыі і дыскусіі на тэмы гісторыі, культуры, літаратуры і мастацтва, вечары беларускай паэзіі і кіно, канцэрты беларускай музыкі, сустэрэны з выдатнымі дзеячамі беларускай культуры як з Беларусі, так і з Польшчы, Украіны, Чэхіі, ЗША, Швецыі і г.д.

“У Санкт-Пецярбургу вельмі шмат беларускіх матэрыялаў: пачынаючы ад бібліятэк Радзівілаў і Сапегаў, твораў мастацтва, і заканчваючы нейкімі канкрэтнымі гістарычнымі рэчамі, якія дзве гарматы “Вінаград” і “Цэрбер”, вывезеныя з палацу ў Нясвіжы, — адзначае М. Нікалаеў. — Гэта, а таксама наяўнасць вялікай колькасці беларусаў, якія займаюць актыўную пазіцыю, стараюцца аднавіць сваю гісторыю і развіваюць нацыянальную культуру, і дазваляе мне называць Пецярбург беларускім. Увогуле,

беларусы, ні тут, ні на Віцебшчыне ці Міншчыне ніколі не стануць рускімі, а вось забыўшыся на сваю культуру, нацыянальную прыналежнасць, перастануць цікавіць як Расію, так і ўесь свет. Мы тут свае высновы зрабілі".

"САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ І БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРА"

9 чэрвеня ў Санкт-Пецярбургу прайшла міжнародная канферэнцыя "Санкт-Пецярбург і беларуская культура". Падобная навукова-грамадская канферэнцыя праводзіца ў Расійскай навуковай бібліятэцы ў 16 раз, падтрымлівае яе пецярбургская асацыяцыя беларусістай.

Напачатку канферэнцыі выступіў доктар філалагічных навук, загадчык аддзела рэдкай кнігі РНБ, спецыяліст па кніжнай культуре Вялікага княства Літоўскага Мікалай Нікалаев, якому належыць заслуга ў станаўленні і папулярызацыі падобных навуковай канферэнцыі: "Гэтая канферэнцыя аб'яднала розных людзей і з часам стала не толькі расійска-беларускай, але і міжнароднай", – зазначыў ён у інтэрв'ю тэлеканалу "МИР".

У канферэнцыі брала ўдзел намеснік старшыні "ЗБС "Бацькаўшчына" Ніна Шыдлоўская, якая выступіла з дакладам пра супраўніцтва "Бацькаўшчыны" з расійскімі арганізацыямі, а таксама пра кніжныя выданні арганізацыі.

Н. Шыдлоўская распавядае пра канферэнцыю: "Беларусы Расіі маюць вялікі патэнцыял, ці не найбольш адносна іншых краін. Многія беларусы займаюць вядучыя пазіцыі ў бізнесе, навуцы, культуре, дзяржаўных структурах. І толькі некаторыя з іх не забываюць, што яны беларусы, прыкладаюць шмат сіл і намаганняў як дзеля свайі Радзімы, так і дзеля захавання беларускай прысутнасці ў Расіі. Шаснаццаць гадоў таму спадару Нікалаеву неверагоднымі выслікамі ўдалося арганізаваць і правесці першую падобную сёняшній канферэнцыю. Было шмат складанасцяў і перашкод, было і скептычнае стаўленне да неабходнасці такіх мерапрыемстваў у Пецярбургу. Але Міколу Нікалаеву з аднадумцамі ўдалося не проста захаваць фармат штогадовых сустрэч беларусістаў, а і падняць іх на высокі міжнародны навуковы ўзровень. Дарэчы, "Бацькаўшчына"

ўзяла на сябе выдаткі па падрыхтоўцы арыгінал-макета кнігі Міколы Нікалаева "Беларускі Пецярбург". Мець такое выданне ў нашай серыі мы лічым за вялікі гонар. Праца спадара Нікалаева над кнігай – узор, што беларусы могуць аб'ядноўвацца дзеля рэалізацыі супольных праектаў культурніцкага характару, яна фактычна актыўнавала беларускі асяродак Санкт-Пецярбурга. Відавочна, бракуе падобных выданняў пра беларусаў іншых рэгіёнаў Расіі".

Беларусісты заслухалі разнастайныя даклады на гістарычныя, этнографічныя тэмы: "Абрадавыя хросныя напевы (Беларусі, Літвы, Польшчы)" (канд. мастацтвазнаўства Г. Таўлай), "Інструментальная музика і этнічная ідэнтыфікацыя" (докт. мастацтвазнаўства І. Машцеўскі), "Унёсак Сімеона Полацкага ў рускую культуру XVII ст." (докт. гістарычных навук Б. Сапуноў), "Шляхціч Завальня" Яна Баршчэўскага. Назіранні перакладчыка" (докт. білагічных навук Дз. Вінаходаў) і інш.

Інфармацыйны цэнтр "ЗБС
"Бацькаўшчына"

"ЗМЕНА ПАКАЛЕННЯ"

3-5 чэрвеня старшыня "Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" Алена Макоўская брала ўдзел у канферэнцыі "Змена пакаленняў" або Беларускія адрозніні ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі". Цягам трох дзён у польскай сталіцы абмяркоўвалася праўлема канфлікту пакаленняў у беларускай апазіцыі, перспектывы і прагнозы для Беларусі, матывацыі супраціву ды шмат іншых беларускіх тэмаў. Сустрэчу ладзіў Інстытут грамадзянскай прасторы і публічнай палітыкі Вышэйшай школы гандлю і права імя Лазарскага (Варшава, Польшча), Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў ды часопіс "ARCHE".

У межах канферэнцыі адбылося чатыры тэматычныя дыскусіі: 1) "Змена пакаленняў: рухавік ці тормаз?"; 2) "Канфлікт уяўленняў пра змены ў Беларусі і вакол Беларусі пасля 2006 году"; 3) "Млявая нацыя? Грамадская актыўнасць і пасіўнасць: узроставы фактар"; 4) "Голос маладых: матывацыі супраціву". Канферэнцыя сабрала экспертаў і вядомых грамадскіх актыўістаў з Беларусі, а таксама выступоўцаў з Польшчы, Украіны, Славаччыны, Нямеччыны,

Канады і ЗША.

А. Макоўская выступіла з прэзентацыяй кніжных праектаў, падрабязнейшым чынам распавяла пра друкаваныя выданні "Бацькаўшчыны": "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" працуе з 1990 г., па беларускіх мерках, гэта ўжо дастаткова старая грамадская арганізацыя, але друкарскімі праектамі сур'ёзна мы пачалі займацца толькі з 2000 г. Наша выдавецкая дзейнасць адпавядае асноўным мэтам Згуртавання, якімі з'яўляюцца спрэянне нацыянальной ідэнтыфікацыі беларусаў, супраўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Адпаведна ёй мы працуем у культурна-асветным, адукатыўным і навуковым накірунках. Натуральная, што нашы кніжныя выданні адлюстроўваюць накірункі нашай дзейнасці". За 4 гады "ЗБС "Бацькаўшчына" выдала 15 серыйных кніг, сярод якіх ёсць і навукова-папулярныя выданні пра дзейнасць беларусаў у Аўстраліі, удзел беларусаў у бітве пад Монтэ-Касіна, гісторыя газетаў і часопісаў, што выдаваліся ў Францыі і ЗША, ёсць мемуары і, натуральная, мастацкая творы як і сучасных аўтараў з эміграцыі, так і тых, хто пакінуў гэты свет.

Інфармацыйны цэнтр "ЗБС
"Бацькаўшчына"

БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЛІПЕНЬ 2008

1 ліпеня – 105 год таму, у 1913 г. у Вільні закладзена Беларускае выдавецкае таварыства.

1 ліпеня – 180 гадоў таму, у 1828 г. нарадзіўся Іпаліт Гараўскі, беларускі мастак-пейзажыст.

8-10 ліпеня – 15 год таму, у 1993 г. адбыўся I з'езд беларусаў свету.

13 ліпеня – 140 гадоў таму, у 1868 г. памёр Канстанцін Тышкевіч, беларускі археолаг.

17 ліпеня – 70 гадоў таму, у 1938 г. быў адкрыты Дзяржаўны тэатр лялек Беларусі (першапачатковая дзейнічаў у Гомелі; з 1950 г. у Мінску).

24 ліпеня – 110 гадоў таму, у 1898 г. нарадзіўся Рыгор Кобец (сапр. Міхаіл Саньдыга), пісьменнік, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі.

25 ліпеня – 105 гадоў таму, у 1903 г. нарадзіўся Мікалай Несцяровіч, вучоны ў галіне дэндралогіі, аkadэмік Акадэміі навук Беларусі.

27 ліпеня – Дзень Незалежнасці.

ВІЛЬНЯ (ЛІТВА)

Дзень беларускай салідарнасці ў Вільні адзначаны паказам новага дакументальнага фільма Алега Дашкевіча “Журналісты”; паказ адбыўся ў Доме правоў чалавека. Фільм распавядае пра дзеянасць незалежных журналістаў у сённяшній Беларусі. Пасля прагляду фільма адбылася сустрэча з яго аўтарам і героямі. Завяршылася праграма канцэртам Зміцера Бартосіка, які спяваў свае песні з новага альбома пра Вільню.

У ЕГУ 20 і 21 чэрвеня прыйшлі кінапаказы фільмаў “Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-1957 гг.” (Беларусь) і “Між Гітлером і Сталіном” (Украіна), прысвечаных гадавіне пачатку Другой сусветнай вайны.

БЕЛАСТОК (ПОЛЬШЧА)

Прайшла прэзентацыя кнігі “Не хіліў галаву перад сілай”. Гэта польскае выданне антalogіі беларускай паэзіі XV-XX стагоддзяў. У рамках прамацыйнага туру сталіцу Падляшша наведалі беларускія літаратары Лявон Баршчэўскі, Уладзімір Някляеў і Уладзімір Арлоў. Прэзентацыя антalogіі, якая прыйшла ў чытальнай залі ваяводской бібліятэкі і была арганізаваная “Радыё Рацыя” і тыднёвікам беларусаў у Польшчы “Ніва”, сабрала некалькі дзесяткаў чалавек, пераважна навукоўцаў і чальцоў арганізацыяў беларускай нацыянальнай меншасці на Падляшшы.

Паводле “Радыё Рацыя”

Свята беларускай культуры прайшло 22 чэрвеня ў цэнтральным парку Беластока. Выступілі 32 творчыя калектывы з усёй Беласточчыны. Присутнічала больш за 2000 гледачоў. Была арганізавана выстава-продаж беларускіх кніг, твораў беларускіх мастакоў і ўмельцаў. Арганізаторамі свята з'яўляюцца Беларуское грамадска-культурнае таварыства (БГКТ) і Таварыства беларускай культуры (ТБК) у Польшчы пры актыўным садзейнічанні Міністэрства замежных спраў, Пасольства і Генконсульства Беларусі ў Беластоку, фінансавай і творчай падтрымцы Міністэрства культуры Беларусі. З польскага боку фінансавую падтрымку аказалі Міністэрства ўнутраных спраў

і адміністрацыі, маршалкоўская управа і презідэнт Беластока.

Паводле Амбасады Беларусі ў Польшчы

ВАРШАВА (ПОЛЬШЧА)

7 чэрвеня ў Варшаве завяршылася канферэнцыя “Дэмакратызацыя СМІ ў Беларусі”, праведзеная Саветам Еўропы. На канферэнцыі была прынятая рэзоляцыя, якая заклікае беларускія ўлады да шэрагу дэмакратычных рэформаў у сферы свабоды слова.

Паводле “Еўрапейскага радыё для Беларусі”

Акцыя салідарнасці прыйшла ў Варшаве 16 чэрвеня каля амбасады Беларусі. Гэта быў традыцыйны пікет салідарнасці з сем'ямі зніклых беларускіх палітыкаў і палітвязняў. Беларусы, якія жывуць у польскай сталіцы, прынеслі да амбасады транспарант з надпісам “Свабоду Казуліну”, партрэты Юрыя Захаранкі, Зміцера Завадскага, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Генадзя Карпенкі і Ірыны Казулінай.

Паводле сайта “Мы памятаем”

ЗЯЛЁНАЯ ГУРА (ПОЛЬШЧА)

На міжнародным конкурсес рускай песні ў Зялёной Гуры праславіліся спевакі з Беларусі. Ірына Дарафеева заваявала Гран-пры ў конкурсе “Хіт фестывалю”. Маладая артыстка атрымала 5 тыс. еўра ўзнагароды за выкананне песні “Я мала ведаю пра любоў”. Другое месца заняў гомельскі спявак Сяргей Якуш, трэцяе – расійская вакалістка Верона. Фестываль у Зялёной Гуры нагадвае былы “Фестываль савецкай песні”, аднак арганізаторы зазначаюць, што гэтае мерапрыемства ўжо не мае палітычнага кантэксту. “Залаты Самавар” і 15 тыс. золотых заваяваў студэнт Варшаўскага ўніверсітэту Себасціян Плявінскі за ўласную інтэрпрэтацыю песні “Да здравствует эстрада”.

Паводле сайта “Беларуская Масква”

ЛЮБЛІН (ПОЛЬШЧА)

III Тэатральны фестываль Цэнтральнай Еўропы “Суседзі” адбыўся ў Любліне. У ім прымаюць удзел тэатры з Беларусі, Украіны, Чэхіі, Славаччыны, Славеніі, Ізраіля і Польшчы. Як кажа

дырэктар фестывалю Вітальд Мазуркевіч: “Галоўная нашая мэта – ахапіць як мага больш людзей, гледачоў з Любліна. Зранку заўсёды можна паглядзець дзіцячыя спектаклі, пазней – тэатры для дарослых у пленеры і, вядома, цэлы шэраг спектакляў для дарослых у люблінскіх залах”. Беларускую культуру прыехалі прадстаўляць тэатры Modern Art Theatre, Брэсцкі тэатр драмы і музыкі ды “Свабодны тэатр”.

Паводле “Польскага радыё для замежжа”

СТУДЗІВОДЫ (ПОЛЬШЧА)

V Міжнародны фестываль веснавога фальклору “Там по маёвуй росі” прыйшоў з 5 па 8 чэрвеня ў музее малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах, што ў прыгарадзе Бельска Падляшскага. Удзел у мерапрыемстве ўзялі выканаўцы традыцыйнага фальклору з Падляшша і памежных раёнаў Беларусі і Літвы. На сёлетні фестываль прыехалі калектывы з беларускага Палесся і найлепшы калектыв традыцыйнага фальклору з Літвы “Sausejas” (Академія культуры Літвы). У межах фестывалю прыйшоў таксама семінар, прысвечаны веснавому фальклору, і адкрытыя заняткі, якія правядуць народныя музыкі і інструменталісты.

Паводле “Радыё Рацыя”

МАСКВА (РАСІЯ)

Свята Купалля адбылося ў парку “Кузымінкі” ў ноч з 21 на 22 чэрвеня. Мерапрыемства складалася з дзвюх частак: “Купальская Мара” і “Купальская ночь”. “Купальская Мара”, арганізаваная Прэфектурай Паўднёва-Усходній адміністрацыйнай акругі Масквы, была прадстаўлена беларускімі нацыянальнымі традыцыямі: з купальскай варажбай, народнымі гульнямі, абраадам выгнання нячысцікаў, народнымі рамёсламі, нацыянальнай беларускай кухні і маляўнічымі піратэхнічнымі эффектамі. У прадстаўленні былі заняты: народны фальклорны ансамбль танца “Карагод” Мінскага раённага цэнтра культуры; народны фальклорны ансамбль “Гасцінец” Валожынскага раёна; ансамбль народнай музыкі і песні “Зараніца” Нясвіжскага раёна; тэатр гульні Капыльскага раёна. “Купальская ночь” была арганізавана Беларускім зямляцтвам Масквы; пачалася з 23

гадзіне і была працягам першай часткі свята. Адпаведна са старажытнымі беларускімі традыцыямі маладыя людзі скакалі праз вогнішча, вадзілі карагоды, спявалі купальскія песні. А гурт “Testamentum Terrae”, які прыехаў на Купалле з Мінска, усю ноч зачароўвала спевамі XVI ст. і ігроў на дудзе.

Паводле “Беларусаў Масквы”

АДЭСА (УКРАЇНА)

У Адэсе прэзентавалі “Беларуска-украінскі слоўнік”. Прэзентацыя адбылася 31 траўня ў рамках “круглага стала” на тэму “Беларуская мова як складовая частка славянскага пісьменства і культуры”. Ініцыятарам яго правядзення стала беларускае таварыства “Нацыянальна-культурнае аб'яднанне грамадзян “Беларусь”. Мэта мерапрыемства – распавесці грамадскасці Адэсы пра агульныя вытокі зараджэння славянскага пісьменства і культуры, яднанне двух – украінскага і беларускага народаў, іх агульную культурную і моўную спадчыну. Таксама імпрэза мела на мэце дапамагчы беларускай грамадзе фармаваць матэрыяльную базу нядзельнай беларускамоўнай школы.

Паводле “Еўрапейскага радыё для Беларусі”

ПРАГА (ЧЭХІЯ)

4 траўня адбылася вечарына памяці беларускага паэта Анатоля Сыса (1959–2005). Яе ініцыятарам ды арганізаторам стаў грамадзянін Беларусі і жыхар чэшскай сталіцы Аўген Сідорык. Сваймі ўспамінамі пра паэта дзяяліся журналісты “Радыё Свабода” Сяргей Шупа і Сяргей Абламейка, бард Андрэй Мельнікаў, а таксама людзі, якім даводзілася бачыць выступы Анатоля Сыса, назіраць яго ў публічным жыцці. Гучалі вершы і песні, голас паэта, захаваны гука-запісам. Лепшым чытальнікам вершаў Анатоля Сыса быў прызнаны Віталь Цімошчанка, за што атрымаў у якасці прыза “Лён” – зборнік выбраных твораў паэта, выдадзены “Кнігазборам” у 2006 г.

Паводле газеты “Беларус” (чэрвень, 2008)

ГЁТЭБОРГ (ШВЕЦЫЯ)

Аляксей Кароль стаў пераможцам Міжнароднага конкурсу журна-

лістаў імя Найта за 2008 год. Галоўны рэдактар беларускай недзяржаўнай газеты “Новы час” не адзіны, хто атрымаў прэмію Міжнароднага цэнтра журналістаў (ICFJ): у гэтым годзе таксама яе атрымаў журналіст з Уганды Фрэнк Ньякаіру. Імёны пераможцаў былі абвешчаны падчас 61-га Сусветнага газетнага кангрэсу З чэрвеня ў Гётэборгу. Уручэнне ўзнагарод адбудзеца 12 лістапада ў Вашынгтоне (ЗША) у прысутнасці 500 прадстаўнікоў СМИ. Сёлета Міжнародны конкурс журналістаў імя Найта ладзіўся ў дзесяты раз. Яго пераможцамі становіцца журналісты, “якія выказалі выключную вернасць прафесіі і нягледзячы на вялікія выпрабаванні захавалі высокія стандарты журналістыкі”. Прзы складае 1 тыс. долараў ЗША.

Паводле БелапАН

ТАЛЛІНН (ЭСТОНІЯ)

Выстава “Мастацтва супраць дыктатуры” адкрылася 11 чэрвеня ў эстонскім парламенце. На выставе прадстаўленыя працы беларускіх мастакоў Алеся Шатэрніка, Алеся Марачкіна, Юрыя Платонава, Янкі Рамановіча і Юліі Шатэрнік. Усе яны з’яўляюцца ўдзельнікамі творчай суполкі “Пагоня”, вядомай сваёй прыхільнасцю ідэям дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння Беларусі, за што яе вельмі не любяць беларускія ўлады. Выставка задуманая дзеля прадстаўлення альтэрнатывнай Беларусі – краіны з глыбокімі гістарычнымі традыцыямі і ёўрапейскай культурай, з творчай элітай, якая не гатовая пагаджацца з існуючым у краіне парадкам рэчаў. Той Беларусі, якая заўсёды была часткай ёўрапейскай культурнай прасторы. Выставу адкрыла віцэ-спікер эстонскага парламента спадарыня Крысціна Оюланд, якая выказала ўдзячнасць і падтрымку беларускім дзеячам мастацтва за тое, што яны робяць для захавання нацыянальнай культуры Беларусі. У адкрыцці прынялі ўдзел мастак Алеся Шатэрнік і палітык Зянон Пазняк. На адкрыццё прыйшли эстонскія парламентары, грамадскія дзеячы і журналісты. Выставка арганізаваная эстонскай грамадской арганізацыяй “Valgevene chus tee” ў партнёрстве з супольнасцю “Трэці Шлях” і Беларускім Музеем у Нью-Ёрку пры падтрымцы эстонскага парламента і фонду “Адкрытая Эстонія”.

Паводле сайта “Трэці шлях”

АГУЛЬНАНАЦЫЯНДЛЬНАЯ ДЫКТОЎКА, ПРЫСВЕЧАННАЯ БНР

Вынікі агульнанацыянальнай дыктоўкі па беларускай мове, прысвечанай 90-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі, падведзеныя 26 чэрвеня ў Мінску ў літоўскай амбасадзе.

Як адзначыў ініцыятар правядзення акцыі, палітолаг Уладзімір Падгол, 23 сакавіка беларусам давялося пісаць дыктоўку ўофісах, на вуліцы, у храмах, паколькі ўсе бібліятэкі краіны, у тым ліку і нацыянальная, адмовілі ў яе правядзенні.

У Падгол мяркуе, што акцыя стане традыцыйнай і да яе далучаща літоўцы, палякі і ўкраінцы. “Такая дыктоўка стане рэальным крокам на шляху Беларусі ў Еўрасаюз”, – адзначыў палітолаг.

Амбасадары Балгарыі, Ізраіля, Літвы, Польшчы, Славакіі, ЗША, Украіны і Чэхіі, якія ў сакавіку прымалі актыўны ўдзел у напісанні дыктоўкі, атрымалі ганаровыя прызы – копіі Звону Свабоды.

Прызамі за мужнасць былі адзначаныя вядомыя дзеячы беларускага нацыянальнага руху 1980-х Сяржук Вітушка, актыўіст КХП-БНФ Барыс Хамайда, а таксама легендарны Мірон, які пісаў дыктоўку на даху жылога дома ў Віцебску пад бел-чырвона-белым сцягам.

Выдавец Уладзімір Сіўчыкаў у якасці прыза ўручыў бібліятэчку беларускіх кніг адной з удзельніц дыктоўкі Яўгеніі Дудко, маці палітвязня Аляксандра Казуліна.

БелапАН

“КРУГЛЫ СТОЛ” ДА 90-ГОДЗЯ БНР У БРЭСЦЕ

У рэдакцыі газеты “Брэсцкі кур’ер” адбыўся “круглы стол”, прысвечаны памяці навукоўца і грамадскага дзеяча, аднаго з прэм’ер-міністраў і міністра замежных спраў ва Урадзе БНР Аляксандра Цвікевіча і 90-годдзю Беларускай Народнай Рэспублікі. А. Цвікевіч нарадзіўся ў Брэсце 22 чэрвеня 1883 г. Ён з’яўляўся адным з заснавальнікаў Беларускай народнай грамады. На пасяджэнне “круглага стала” былі запрошаныя такія вядомыя асобы, як мінскі гісторык Анатоль Сідарэвіч і брэсцкі гісторык, прафесар Міхаіл Стратец.

Паводле “Польскага радыё для замежжа”

СПОУНІЛАСЯ 90 ГАДОЎ НАЙСТАРЭЙШАМУ БЕЛАРУСКАМУ СВЯТАРУ Ў ЗАМЕЖЖЫ

28 траўня споўнілася 90 гадоў найстарэйшаму беларускаму святару ў замежжы айцу Кастусю Маскаліку. Пакручастыя лёсі ваенна-гага пакалення кідалі айца Кастуся па шырокім свеце, але не здолелі пахінуць ягонай глыбінай беларускасці.

Дзяцінства і юнацтва было закалыханае ў няспешным заходнебеларускім мястечку Гародзей (сёння Нясвіжскі раён), так няўдала пераназваным Саветамі на Гарадзю, і гэтая тутэйшая няспешнасць сталася адной з самых пазнавальных рысаў айца Кастуся. Ён так і не навучыўся адпавядыць шалёнім вібрацыям сучаснага свету, назаўсёды застаўшыся там, у сваім усё больш і больш далёкім дзяцінстве.

Калі вайна захлынула Гародзей, Кастусь быў прызваны ў Чырвоную Армію, з якой апынуўся на ўсходзе СССР, а потым запісаўся ў войска генерала Андэрса, бо Чырвонае войска анік не адпавядала ягоным уяўленням пра свой зямны шлях.

Прайшоў з войскам увесі Блізкі Усход, на ёсё жыццё запомніўшы даты і дэталі таго падарожжа, якое ён, пабожны хлопец, патрапіў ператварыць у пілігрымку на Святую Зямлю.

Потым, ужо старым і нямоглым святаром Беларускай каталіцкай місіі ў Лондане, айцец Кастусь за якім-небудзь сняданкам мог раптам сказаць: «Сёння 50 гадоў, як я перайшоў Іардан» (або як ён увайшоў у Ерусалім). І ганарыўся, што за ёсю вайну не зрабіў аніводнага стрэлу (ён, здаецца, служыў пры кухні, і таму яму гэта ўдалося)! А таксама захаваў адзін новенькі камплект вайсковай бялізны.

Па вайне ў рымскім езуіцкім калегіуме Rusicum атрымаў адукацию ды быў высвеченны на святара. Працаваў у розных краінах — то чытаў падбеларуску навіны на ватыканскім радыё, то ўзначальваў беларускую каталіцкую місію ў Парыжы (пакуль беларускі святар-падзвіжнік Леў Гарошка праходзіў марыянскія навіцыя ў Лондане).

Беларусы ў свеце
№6 (77), чэрвень 2008

Інфармацыйны бюлетэнь
МГА «ЗБС «Бацькаўшчына».
Распаўсюджваецца на правах
унутранай дакументацыі.

Але найбольш часу, бадай, пражыў у Лондане. І заўсёды заўсёды ў думках жыў дома, у ідэальным Гародзеі свайго жыцця, сталіцы свае душы. У любы момант ён мог пачаць аповед пра тамтэйшых людзей, часам згадваючы, хто ў што быў апрануты пры нейкай нагодзе. Да драбніцаў апісваў, як на якое свята ўпрыгожвалі царкву, што работі, што гатавалі ды спявалі на святы ў хаце, як хавалі старых, а як маладых, а як тапельцаў — і гэтым расповедам не было канца.

І ёсё гэта — на пекнай, ўплай і жывой беларускай мове, на якую анік не наклаліся іншыя жыццёвые лінгвістычныя досведы. І бульба нязменна звалася «картопляй», і прозвішчы былі «прозвіскамі», і сакавітыя выразы не трацілі свайго водару.

Вось ужо колькі год айцец Кастусь живе ў доме для старых і так глыбока пагрузіўся ў свае ўспаміны, што ёсё цяжкай пазнае твары ды імёны тых, каго ўведаў у апошнія пару дзесяцігоддзяў. Але спытайцеся пра даваенную Беларусь — і жывая рака ўспамінаў закрынічыць ізноў. Ён навечна застаўся часцінкаю Беларусі, беларускай памяці, якой так бракуе нам цяпер.

Барані цябе Бог, айцец Кастусь.
Паводле «Нашай Нівы»

АДКРЫТЫ МУЗЕЙ БАРЫСА КІТА

Працяг. Пачатак на стр. 1

краязнаўчага музея, а ў далейшым плануецца пашырыць яго памяшканне.

На жаль, спонсарамі стварэння экспазіцыі пра Б. Кіта ў Навагрудку выступілі не мясцовыя ўлады ці бізнесоўцы, а прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валеры Казакоў з Кемерава.

З артыкулам пра асобу Б. Кіта можна азнаёміцца ў красавіцкім нумары бюлетэня «Беларусы ў свеце».

*Інфармацыйны цэнтр МГА
«ЗБС «Бацькаўшчына»*

Меркаванні аўтараў могуць не супадаць з думкамі рэдакцыі.
Апрацоўка і вёрстка — М. Азаронак

Адказная за нумар —
Н. Шыдлоўская

Наклад 250 асобнікаў

ВІНШАВАННІ СЯБРАМ ВЯЛІКАЙ РАДЫ

Маем гонар павіншаваць з Днём нараджэння сябраў Вялікай Рады «Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», якія нарадзіліся ў ліпені: Алена Гардзіенку, Наталлю Гардзіенку, Алеся Станкевіча, Ігара Щішкевіча (Беларусь), Яўгена Грушу (Аўстралія), Галіну Мацюшыну (Бельгія), Алена Давідзюка (Літва). Аляксандра Царыкаў (Беларусь) святкуе 55-годдзе.

Прыміце ад нас шчырыя пажаданні доўгага жыцця, выдатнага здароўя, натхнёной працы, духоўнай і творчай самарэалізацыі на карысць беларускай нацыі!

*Управа МГА «ЗБС
«Бацькаўшчына»*



1 ліпеня святкуе народзіны старшыня «Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» **Алена Макоўская**. З яе абрannем на пасаду старшыні Рады аб'яднанне выйшла на вышэйшы ўзровень дзейнасці, атрымала «другое дыханне», не гледзячы на ўскладненне агульнай сітуацыі ў краіне.

Управа «ЗБС «Бацькаўшчына», рэдакцыя бюлетэня «Беларусы ў свеце», супрацоўнікі сядзібы віншуюць спадарыню Алену і жадаюць ёй нязгаснага аптымізму, падтрымкі аднадумцаў, новых ідэяў, якія паслужаць на карысць усёй Бацькаўшчыны!

Адрес рэдакцыі:
вул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск
220030, Рэспубліка Беларусь
www.zbsb.org
zbsb@lingvo.minsk.by; zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 224-79-35